

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар:

П.М.Буляк

ПЛАН РАБОТЫ

ДУА “ Райцаўская сярэдняя школа ім. У.А. Галавача” на летнія канікулы
чэрвень 2025 г.

Дата	Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
02.06	Спартыўныя спаборніцтвы на свежым паветры “ Вясёлыя старты” Свята дзяцінства “Дзяцінства- гэта я і ты!”	11.00-12.00 17.00-19.00	Стадыён Сектар “Райцаўскі СК”	Сазановіч Я.С. Сіроціна А.К.
02.06 -06.06	Вучэбна-палявыя зборы, медыцынская практыка з вучнямі 10 класа	9.00	ДУА “Лукская СШ”	Безняк В.У. Яўсей Т.І.
03.06.	Пазнавальная гульня “ Калі хочаш быць здаровым”	11.00-11.45	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
04.06	Пераадольванне элементаў паласы перашкод: мышалоўка. Рухомыя гульні Работа камп’ютарнага класа	11.00 -12.00 13.00-14.00	Установа адукацыі Установа адукацыі	Сазановіч Я.С. Чыркун А.С.

05.06	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00		Маліноўская І.М.
06.06	Кансультацыя “Як праводзіць вольны час”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Конкурс “Самый меткий”. Спартыўныя і рухомыя гульні	13.45-15.45	Установа адукацыі	Сазановіч Я.С.
07.06	Кансультацыя “Опасность курительных смесей”	12.00-12.45	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Гульнявая праграма “Добры дзень, сонца залатое”	16.00- 17.00	Сектар “Райцаўскі СК”	Сіроціна А.К.
09.06	Гутарка-дыялог “ Карысная інфармацыя аб шкодных звычках”	11.00- 11.45	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.
10.06	Пераадоўванне элементаў паласы перашкод: вязка вузлоў. Рухомыя гульні	11.00-12.00	Установа адукацыі	Сазановіч Я.С.
	Гульня-віктарына “Знатакі правіл пажарнай бяспекі”	12.00-13.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Работа камп’ютарнага класа	14.00-15.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
11.06	Спартыўная эстафета “Актыўныя і спартыўныя”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Падарожжа ў краіну загадак	11.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.

12.06	Гульня-віктарына “Карагод казак”	11.00- 12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.
13.06	Завочная экскурсія “ Мой край завецца Беларуссю”	11.00-11.45	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Экскурсія “Ваеннымі шляхамі”	12.00-13.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Выпускны балъ	20.00-23.00	Установа адукацыі	Кіраўніцтва УА, класныя кіраўнікі 9, 11 класаў
14.06	Спартыўнае свята “Неразлучныя сябры – дарослыя і дзеці”	9.00-10.	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Кансультацыя для бацькоў “Як адказваць на пытанні падлетка”	15.15-16.00	Установа адукацыі	Кулак Т.А.
16.06	Літаратурна-гістарычная гульня “ Зямля бацькоў-мая зямля”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Кулак Т.А.
	Часовая працоўная занятасць у школьнай бібліятэцы (з 16.06 па 27.06.2025г.)	9.00-13.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.
17.06	Работа камп’ютарнага класа	11.00-13.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Гульня-віктарына “Алімпійскія чэмпіёны”	14.00-15.00	Установа адукацыі	Педагог-арганізатар
18.06	Работа камп’ютарнага класа	10.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.

19.06	Конкурс малюнкаў “Зялёны лісток на планеце Зямля”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.
20.06	Інтэлектуальная гульня “Свет прыроды”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Работа камп’ютарнага класа	11.00-13.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
21.06	Акцыя “От улыбки станет всем светлей”	12.00- 13.30	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Конкурсна- забаўляльная праграма “Вясёлы апельсін”	17.00-18.00	Сектар “Райцаўскі СК”	Сіроціна А.К., загадчык сектара “Райцаўскі СК”
23.06	Гадзіна памяці “След вайны ў маім сэрцы”	10.00-10.45	Установа адукацыі	Шышкір Т.В., класныя кіраўнікі
	Работа аздарэленчага лагера “Гастэлаўцы” на базе ўстановы адукацыі (па асобным плане) з 23.06. па 15.07. 2025г.	8.00- 18.00	Установа адукацыі	Коўгар А.А., выхавацелі (згодна графіка)
	Работа лагера працы і адпачынку “Арыенцір” (па асобным плане) з 23.06 па 15.07. 2025г.	9.00-16.00	Установа адукацыі	Шышкір Т.В., выхавацелі (згодна графіка)
	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.
24.06	Аперацыя “Дапамажы сябру”	11.00-11.45	Установа адукацыі	Важанава В.І.
25.06	Віктарына “У дарогу за казкамі”	11.00- 11.45	Установа адукацыі	Лазарчык Ж.Л.
26.06	Літаратурна-музычная праграма “ Спадчына маёй краіны”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Важанава В.І.

	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.
27.06	Гульня “Поле цудаў” (жывёльны і раслінны свет)	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
28.06	Конкурсаў малюнкаў на асфальце “Па старонках любімых казак”	11.00- 12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
	Забаўляльная праграма “3 летам навывперадкі”	17.00- 18.00	Сектар “Райцаўскі СК”	Сіроціна А.К., загадчык сектара “Райцаўскі СК”
30.06	Спартландыя “Спартыўнаму лету- ура!”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Педагог-арганізатар
	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Маліноўская І.М.

Намеснік дырэктара па ВР

А.А. Коўгар

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар:

П.М,Буляк

ПЛАН РАБОТЫ

ДУА “ Райцаўская сярэдняя школа ім. У.А. Галавача” на летнія канікулы
ліпень 2025 г.

Дата	Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
01.07	Інтэлектуальная гульня “Брэйн – рынг”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Лазарчык Ж.Л.
02.07	Мітынг да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	10.00-11.00	Тэрыторыя ля помнікаў	Шышкір Т.В.
04.07	Пераадольванне элементаў паласы перашкод: арыентаванне на мясцовасці. Рухомыя гульні і эстафеты	10.00-12.00	Установа адукацыі	Важанава В.І.
05.07	Конкурс малюнкаў “Над Белай Руссю белы бусел”	10.00- 11.00	Установа адукацыі	Шышкір Т.В.
07.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Важанава В.І.

08.07	Свята “У нас канікулы! А ў вас?”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Педагог-аргані затар
09.07	Спартыўна- гульнявая праграма “ Гардэмарыны, уперад!”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
10.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Важанава В.І.
11.07	Гульня “Зарніца”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Педагог-аргані затар
12.07	Конкурс малюнкаў на асфальце “ Рознакаляровае лета”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
14.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку Гульні па інтарэсах на свежым паветры: “ Класікі”, “ Ядомае- неядомае” і інш.	9.00-12.00 12.00- 13.00	Установа адукацыі Стадыён	Важанава В.І. Чыркун А.С.
15.07	Конкурс малюнкаў “ Край мой родны”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
16.07	Шахматны турнір	10.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
17.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Лазарчык Ж.І.

18.07	Экскурсія па ваколіцах агр. Райца (парк, наведванне былой сядзібы Раецкіх)	10.00-12.00	Установа адукацыі	Педагог-арганізатар
19.07	Дзіцячая пляцоўка “Зажыгай весялей”	16.00- 18.00	Сектар “Райцаўскі СК”	Сіроціна А.К.
21.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
22.07	Экскурсія “ Экалагічная сцяжынка”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
23.07	“Адгадай казачнага героя” (літаратурны ералаш)	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
24.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
25.07	Экскурсія па ваколіцах агр. Райца (новабудоўлі)	10.00-11.00	Установа адукацыі	Педагог-арганізатар
26.07	Гульнявая спартыўная праграма “Вясёлая эстафета”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
28.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00- 12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
29.07	Конкурс малюнкаў “ Мы помнім, мы ганарымся”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.

30.07	Свята “Прырода – мы твае сябры”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
31.07	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.

Намеснік дырэктара па ВР

А.А.Коўгар

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар:

П.М.Буляк

ПЛАН РАБОТЫ

ДУА “ Райцаўская сярэдняя школа ім. У.А. Галавача” на летнія канікулы
жнівень 2025 г.

Дата	Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
01.08	Інтэлектуальная гульня “Брэйн- рынг”: “ Звяры нашых лясоў, змеі, птушкі”	12.30- 13.30	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
02.08	Вясёлыя конкурсы “Песенки о лете»	15.30- 17.00	Сектар “Райцаўскі СК”	Сіроціна А.К.
04.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
05.08	Экалагічная акцыя “Чище, лучше, красивее»	11.00- 12.30	Установа адукацыі	Безняк В.У.
06.08	Тэхналогія творчасці “Лучи солнца нипочём- у нас шапка с козырьком”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
07.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
08.08	Эстафеты “ В здоровом теле – здоровый дух”	12.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.

09.08	Спартыўныя забавы “ Запрашаем за здароўем”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
11.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
12.08	Спартыўная гульня “Джунглі клічуць”	14.00-15.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
13.08	Бацькоўскі сход у першым класе“ Рыхтуем да школы”	14.00-15.00	Установа адукацыі	Кіраўніцтва, класны кіраўнік 1 класа
14.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Яўсей Т.І.
	Калектыўная пазнавальна- мастацкая справа патрыятычнага накірунку “ Мая Беларусь”	12.00-13.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
15.08	Семінар – практыкум для бацькоў “ Хутка ў школу”	17.00-18.00	Установа адукацыі	Кіраўніцтва УА
16.08	Акцыя “ Ганарымся Беларуссю, любім Беларусь, падарожнічаем па Беларусі”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.

18.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00- 21.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
19.08	Гульнявая праграма “Другі спас- яблык прыпас”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Педагог-арганізатар
20.08	Урок крэзнаўства “Няма на свеце краю даражэй”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
21.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-11.00	Установа адукацыі	Лазарчык Ж.Л.
22.08	Гульня – падарожжа “ Мы розныя, але мы разам”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Важанава В.І.
23.08	Спартыўна- гульнявая праграма “Спарт супраць табака”	10.00-12.00	Установа адукацыі	Безняк В.У.
25.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Яўсей Т.І.
26.08	Гульня – віктарына “ Казкі гуляюць па свеце”	11.00-12.00	Установа адукацыі	Чыркун А.С.
27.08	Гульнявы практыкум “Лучше нет позиции- в семье иметъ традиции»	11.00-12.00	Установа адукацыі	Шышкір Т.В.
28.08	Праходжанне практыкі на прышкольным участку	9.00-12.00	Установа адукацыі	Яўсей Т.І.

29.08	Конкурс малюнкаў “О, край родны, край прыгожы”	10.00-11.00	Установа адукацыі	Важанава В.І.
30.08	Гульнявая праграма “Прайшло лета- прывітанне, школа” Падрыхтоўка да свята першага званка	10.00-12.00 10.00-13.00	Установа адукацыі Установа адукацыі	Важанава В.І. Кіраўніцтва УА

Намеснік дырэктара па ВР

А.А. Коўгар

ДУА “Райцаўская сярэдняя школа ім. У. А. Галавача”

Правільнае лета

2025

АКЦИИ

1. Республиканская акция “Лета- дзецям” пад дэвізам “Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое смеётся»
2. «Память благодарных сердец»
3. «Доброе сердце- ветеранам»
4. «Спешите делать добро»
5. «Эстафета полезных дел или Каждый ДЕНЬ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ»
6. «Шаг к успеху»